

Віктар ЖЫБУЛЬ

МАЙСТРА ГРАФІЧНЫХ ЭФЕКТАЎ ПАЭЗІЯ АНДРЭЯ АЛЕКСАНДРОВІЧА І КУЛЬТУРА БАРОКА



Андрэй
Александровіч
выступае
з промовай
на I Усесаюзным
з'ездзе
савецкіх
пісьменнікаў.
(Масква, 1934 г.)

Як зазначаюць расейскія літаратуразнаўцы Мікалай Хардкьеў і Уладзімір Трэнін, у ёўрапейскай паэзіі XX ст. “з асаблівай сілай выявілася тэндэнцыя да выкарыстання аптычных эффектаў афармлення тэксту (тут часткова былі ўваскрэсеныя традыцыі старажытнай і сярэднявечнай паэзіі: александрыйцы, рымскія паэты – Аўсоній, Пентадый, Парфірый, гатычныя паэты, Рабле і іншыя)”. Найбольшое развіццё гэтая тэндэнцыя атрымала ў Pacei і ў Францыі. Прычым адзін з выбітных французскіх паэтаў-візуалістаў Гіём Апалінэр меў беларускія карані. У 1914 г. ён упершыню надрукаваў свае каліграмы – вершы-малюнкі, заснаваныя на спалучэнні паэтычных вобразаў і іх графічных выяваў, дзе радкамі і словамі ўтвараюцца абрысы пэўнага прадмета. Навацыі Г. Апалінэра зрабілі прыкметны ўплыў на такія літаратурныя кірункі, як сюрреалізм, дадаізм, тэатр абсурду і, безумоўна, канкрэтная паэзія.

Даследчыкі літаратуры адзначаюць сувязь ёўрапейскага авангарду 1-й трэці XX ст. з літаратурнай культурай барока, але сувязь найперш тыпалагічную – прынамсі, самі пісьменнікі яе аніяк не пацвярджалі і не дакументавалі. Хоць можна прывесці і шэраг адваротных прыкладаў. У 1920-я гг. іспанская і лацінаамерыканскія мадэрністы свядома арыентаваліся на творчую практику Луіса дэ Гонгара-і-Арготэ (1561 – 1627). У суседній нам рускай літаратуре, як заўважыў даследчык Ігар Смірноў, “найбольш паказальныя падабенствы паміж мастацтвам XVII – пачатку XVIII ст. і мастацкай практикай нашага стагоддзя прасочваюцца ў паэтаў,

што пачыналі як футурысты”². Велімір Хлебнікаў захапляўся ідэямі Лейбніца, а заснавальнік “Цэнтрыфугі” Сяргей Баброў бачыў правобраз футурыстычнага стаўлення да мовы ў тэорыі слоўнага знака, узятай з трактата Якаба Бёмэ “Aurora, альбо Ранішняя зорка”³. Акрамя саміх паэтаў, не малі не заўважыць падабенстваў паміж культурамі дзвюх эпох і крытыкі, літаратуразнаўцы, блізкія да футурызму. Раман Якабсон, разглядаючы перавертні (паліндромы) Веліміра Хлебнікава, згадваў пра аналагічныя вершаваныя формы ў творчасці кіеўскага паэта XVII ст. Івана Велічкоўскага⁴. І ўжо на зыходзе футурыстычнага руху Віктар Шклоўскі паспрабаваў вызначыць агульны прынцып збліжэння дзвюх культурных эпох. “Уладзімір Маякоўскі, – пісаў ён, – не выпадкова гэтак цяжка будаваў сюжэт сваіх паэм. Людзі нашага часу, людзі інтэнсіўнай дэталі – людзі барока... Барока, жыццё інтэнсіўнай дэталі – не недахоп, а ўласцівасць нашага часу”⁵. На Украіне з пазіцыі авангардызму пераасэнсоўвалася і літаратурная спадчына паэтаў эпохі барока: так, напрыклад, у лістападзе 1924 г. прафесар Нежынскага педагагічнага інстытута Восіп Грузынскі прачытаў на пасяджэнні кафедры культуры і мовы даклад на тэму “Іван Велічкоўскі – украінскі футурыст XVII ст.”⁶. Аднак усе пералічаны факты – хутчэй, выключенні з правіла, бо “сама прырода футурызму, што імкнуўся не да нарощвання, а да радыкальнага пераўтварэння культурных каштоўнасцяў, выключала магчымасць наўмыснага аднаўлення традыцый барока”⁷.

Вельмі цікавым феноменам у гэтым кантэкслце падаецца і творчасць беларускага паэта Андрэя Александровіча, якога таксама, згадваючы слова В. Шклоўскага, можна назваць “чалавекам барока”. Паводле стылістыкі яго вершы блізкія да паэзіі пралетарскага авангарду, хоць у іх можна заўважыць і некаторыя адбіткі футурызму, што выявілася, напрыклад, у “зневажанні” вобразаў нябесных свяцілаў, супрацьпастаўленні ўласнай асобы класікам (Янку Купалу), імкненні да незвычайных метафораў, часам – да словатворчасці. Згадаем, што менавіта А. Александровіч прыдумаў знакамітае слова “бурапена”, якім крытыкі 1920-х неўзабаве пачалі называць увогуле прэтэнцыёзныя праявы авангардызму ў паэзіі.

У кнізе А. Александровіча “Прозалаць” (1926) прыцягваюць увагу вершы “о мне ісьці...” і “хто ня чуў...”. Першы з іх надрукаваны ў форме трывутніка, другі – у выглядзе шасцікутнае зоркі. Акрамя таго, у радках гэтых вершаў трапляюцца сінтаксічныя адвольнасці і амаль адсутнічае пунктуацыя, чаго

таксама дагэтуль не сустракалася ў беларускай паэзіі (так, на ўвесь верш “о мне ісьці...” стаіць толькі адна крапка ды адна коска, а ў вершы “хто ня чуў...” са знакаў прыпынку пакінутыя толькі працяжнікі). Безумоўна, паэт ужыў такія прыёмы, каб захаваць, не парушыць графічную структуру твораў. Характэрна, што пры гэтых вершы А. Александровіча маюць і рytм, і рыфму, так што на слых, бадай, было б цяжка здагадацца пра іх візуальнасць. Зрэшты, іх можна было б запісаць і ў традыцыйнай (не візуальнай) форме, з захаваннем пунктуацыі.

“Эпоманіон” А. Александровіча, датаваны 21 лістапада 1925 г., таксама разлічаны на зрокаве ўспрыманне. Гэты верш складаецца з двухрадкоў яў з трэцім прамежкавым радком, які змяшчае слова, агульныя для двух астатніх радкоў. Эпаманіён зручней за ўсё запісваць у выглядзе зігзага. Аўтар напоўніў верш найбольш блізкай яму урбаністычнай тэматыкай, вытрымліваючы толькі чиста фармальныя прынцып, бо форма эпаманіёна прадугледжвае сэнсавую і фанетычную селекцыю абагульнення і супрацьпастаўленняў; у А. Александровіча ж аб'яднанымі апынуліся радкі, што не з'яўляюцца антанімічнымі, а, наадварот, узаемадапаўняюцца па сэнсе:

Горад	льле	грукат
зайсёды	гоман	
топчаш	ты	на бруку
А ўсёткі	мой	бушую
горад	родны	
люблю я	сын	яму я
Песні	нас	чароўнай
вучыў	бурліва	
Горад	жыць	бунтоўна ⁸

Чылі жа творчы прыклад скарыстаў беларускі паэт, зварнуўшыся да зрокавых формаў верша? Калі шасцікутную зорку і трыкутнік ён мог запазычыць у рускай паэзіі пачатку XX ст. (у Івана Рукавішніка娃 і Валерыя Брусава⁹), то эпаманіёнаў некалькі стагоддзяў ужо ніхто не пісаў. Гэтага тэрміна няма нават у літаратурных даведніках, хоць няцяжка вызначыць яго грэцкае паходжанне: *έρος* слова + *τόπος* адзіны. Эпаманіён быў распаўсюджаны ў эпоху барока, а з усходнеславянскіх аўтараў да яго звартаўся, напрыклад, ужо згаданы Іван Велічкоўскі:

Марія без	та	в рай вóдит.
Ест	ер'хá	души
Арія полн	той	в ад свóдит ¹⁰ .

Верагодна, што Андрэй Александровіч, тады студэнт Белдзяржуніверсітэта, даведаўся пра гэтую форму з лекцый літаратуразнаўцы Яўгена Барычэўскага, выкладчыка тэорыі літаратуры. Малады паэт, прынамсі, ведаў пра барочнае паходжанне эпаманіёна – нездарма рэдактар кнігі (хутчэй за ўсё, з падказкі аўтара) пазначыў у заўваже “стара форма вершу”. Мабыць, непакоячыся, што просты беларускі рабочы (а менавіта яму прысвячай многія вершы А. Александровіч) не зразумее гэты твор, рэдактар да-

лей напісаў: “Чытаецца ён [верш] так: Горад заўсёды лъле гоман грукат, топчаш заўсёды ты гоман па бруку і г. д.”¹¹. Нават тут праглядаецца повязь паятай-візуалістаў розных эпох: барочны творца Іван Велічкоўскі, напрыклад, перад некаторымі ўласнымі вершамі змяшчаў апісанне іх фармальнай структуры, а сучасны паэт Серж Мінскевіч у кнізе “Праз ГалеРЭю” раіць прачытваць некаторыя свае творы па пэўным зададзеным алгарытме і для аблігчэння гэтай задачы ўводзіць падказкі з адмысловымі сімваламі на ўзор алгебраічных. У гэтым сэнсе прыклад А. Александровіча па-свойму унікальны, бо хоць даследчыкі і праводзяць яскравыя паралелі паміж паятыкамі барока і авангарду, але свядома з авангардыстаў да паятыкі барока звартаўся адзінкі. (Прыгадаем, што не толькі эпаманіён, але і вершы ў форме трыкутнікаў і зорак таксама сустракаліся ў пісьменнікаў славянска-га барока: Сімёона Палацкага, Івана Велічкоўскага і іншых.) Некаторае падabenства адчуваецца і ў панегірчным характары твораў Сімёона Палацкага і Андрэя Александровіча: калі першы ў фігурных вершах усхваляў цара і яго сям'ю, то другі – новы савецкі лад, рэвалюцыйную барацьбу, індустрыйлізацыю.

Уведзеная ў футурыстычны кантекст барочная эстэтыка з'явілася для паэта адным з узоруў абнаўлення беларускай літаратурнай традыцыі. Зварот А. Александровіча да візуалізацыі вершаў выкліканы найперш дбаннем пра вонкавую прыгажосць паятычнага тэксту, імкненнем да эксперыменту, жаданнем папоўніць айчынную паэзію формамі, якія ў ёй дагэтуль не сустракаліся. Жаданне гэтае, аднак, не было падтрымана і ўхвалена сучаснікамі. Язэп Пушча, напрыклад, адгукнуўся вельмі скептычна: “Александровіч пастараўся даць для нашай паэзіі ў гэтым сваім зборніку і новыя формы, толькі далёка не класічныя: гэта – трыкутнік, сіянісцкі знак – шасцікутную звязду і эпаманіён. Яны яшчэ ніколі ні ў якой літаратуре не з'яўляліся формай мастацкіх рэчаў, бяспрэчна, не з'яўляцца і ў беларускай літаратуре. Такія галаваломныя формы сведчаць не аб росце паэта”¹². Гэтае меркаванне цалкам адпавядае эстэтычным поглядам Я. Пушчы, які лічыў, што “асабліва шкодна ў паэзіі завучыць пэўны каталог мастацкіх спосабаў з мінулага ці нават з сучаснага і ім карыстацца, бо і ў гэтым таксама выявіцца творчасць”¹³; відавочна, паэт-узвышэнец не пабачыў у вершах малднякоўца адзінства формы і зместу.

Падобную катэгарычную вымову ад калегаў па піры мог атрымаць любы творца, які спрабаваў зварнуцца да больш ці менш радыкальных эксперымантаў у галіне формы. Праўда, А. Александровіч напісаў пазней яшчэ адзін фігурны верш, але на гэты раз яго форма была больш абумоўлена зместам: 1-ы раздзел 3-й часткі вершаванага рамана “Нараджэнне чалавека” надрукаваны ў выглядзе лічбы 7 і абведзены рамкай. Паводле задумы аўтара, такая форма павінна была сімвалізаваць свята Кастрычніцкай рэвалюцыі (7 лістапада), пра што дае зразумець подпіс пад “сямёркай” (“І ў

*прыбоях навальнічных / Съмерць вайне прынёс Каstryчнік*¹⁴).

Акрамя фігурных вершаў, Андрэй Александровіч звяртаўся і да іншых фармальных экспериментаў, што мелі пашырэнне і ў культуры барока. Крытык Якаў Бранштэйн зазначаў: «Гукавыя пайтарэнні, “гукападражанні” нямала садзейнічаюць сугучнасці яго вершаў. (“Як не Славіць пе Снай Сакалінай Беларусь, Рэспубліку Сваю” – паўтор гука “с”, “Ты к Расуеш Ростам Рыштаванняй” – паўтор гука “р”»¹⁵. Магчыма, невыпадкова алітэрацыя пабудавана на гуках, якія складаюць абрэвіятуру СССР. Паэма “Цені на сонцы”, адкуль узятыя гэтыя радкі, згадваеца сёння не дзяляючы фармальным адметнасцям – яна набыла сумную вядомасць як “адзін з найбольш закончаных помнікаў літаратурнага даносу” (А. Адамовіч) і характеристызуе аўтара далёка не з найлепшага боку: вядомыя літаратары і вучоныя, “выкрытыя” ў гэтым творы, былі неўзабаве рэпрэсаваныя...

Аднак і самому Андрэю Александровічу давялося восем гадоў правесці ў папраўча-працоўных лагерах на крайній Пойначы і яшчэ шэсць – у высылцы ў Краснаярскім краі. Цікава, але паэта цяга да гульняў са словам адыграла тут не апошнюю ролю. Адной з прычынаў арышту і зняволення А. Александровіча ў 1938 г. стаў напісаны раней верш “Век а помныя паходы: Шлях памы” (1930), уступная частка якога выглядала наступным чынам:

Хай бяз ботаў, бяз шынэлі,
у мяцелі, съюжы,
дружна біліся, гарэлі,
агнявелі – здужыць!
Як штыхі ад сонца, стальлю
вочы зырка зъялі.
Што Каstryчнік горда даў нам,
адстаялі слайна!¹⁶

Усё, можа, скончылася б для паэта і добра, калі бы па першых літарах радкоў не чыталася словазлучэнне “Худая віша”. Як засведчыў крытык-эмігрант Антон Адамовіч, паэт тут быццам бы свядома ўжыў вядомы прыём акраверша, зашифраваўшы такім чынам не дужа прыемны адказ на пытанне “Што даў нам Каstryчнік?..”. “Ні цэнзуры, ні крытыцы не ўдалося дабрацца да такога глыбокага шыфраванняня, хоць пэўнымі пісьменніцкімі й чытацкімі коламі такія літаратурна-апазыцыйныя выпады расшыфровуваліся без вялікай цяжкасці”¹⁷. Улічваючы апантаную адданасць А. Александровіча савецкай уладзе і камуністычным ідэалам, можна зарумянацца ў наўмыснасці гэтага ўчынку. Але, згадаўшы пра схільнасць аўтара да фармальных штукарстваў і паэтычных “шифровак”, лёгка дапусціць, што ў нейкі момент паэт, маг-

чыма, выграшыў пажартаваць з “усёвідущчай” савецкай цэнзуры.

Перажыўшы рэпрэсii, у пазнейшы перыяд творчасці Андрэй Александровіч адышоў ад эксперыментатарства. Больш за тое – рыхтуючы да выдання свой двухтомавы збор твораў, паэт не ўключыў у яго альбо істотна перапрацаўвае “авангардна-барочныя” вершы, а з некаторых буйнейшых твораў папрыбіраў найбольш “мудрагелістыя” фрагменты. І тым не менш у гісторыі беларускай літаратуры А. Александровіч застаўся не толькі як яркі прадстаўнік урбаністычнай плыні 1920-х гг. і неблагі дзіцячы паэт, але і, кажучы словамі Ірыны Багдановіч, як “майстра разнастайных графічных эфектаў”¹⁸. Акрамя таго, гэта адзіны прадстаўнік беларускага авангарду, які ў асобных творах свядома арыентаваўся на культурную спадчыну барока.

¹ Харджиев Н. Маяковский и живопись // Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. – Москва: Искусство, 1970. С. 35.

² Смирнов И. Барокко и опыт поэтической культуры начала ХХ в. // Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи. – Москва: Наука, 1979. С. 351.

³ Гл.: Бобров С. Слово у Якоба Бёме // Второй сборник Центрифуги. – Москва: Центрифуга, 1916.

⁴ Гл.: Якобсон Р. Новейшая русская поэзия: Набросок первый. Виктор Хлебников. – Прага: Политика, 1921. С. 66.

⁵ Шкловский В. Поиски оптимизма. – Москва: Федерация, 1931. С. 114 – 115.

⁶ Цыт. паводле: Величковський И. Твори. – Київ: Наук. думка, 1972. С. 14 – 15.

⁷ Смирнов И. Барокко и опыт поэтической культуры начала ХХ в. С. 351.

⁸ Александровіч А. Прозалаць. – Менск: ДВВ, 1926. С. 33.

⁹ Параўнанне вершаў І. Рукавішнікаў, В. Брусава і А. Александровіча гл. у артыкулах: Жыбуль В. Калі верш ператвараеца ў малюнак // Першыцвет. 2001. № 12; Жыбуль В. Фігуны верш у беларускай паэзіі // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2002. № 1.

¹⁰ Величковський И. Твори. С. 74.

¹¹ Цыт. паводле: Александровіч А. Прозалаць. С. 33.

¹² Пушча Я. Збор твораў: У 2 т. Т. 1. – Мінск: Маст. літ., 1993. С. 290.

¹³ Тамсама. С. 322 – 323.

¹⁴ Александровіч А. Нараджэнне чалавека: Вершаны роман. – Менск: БДВ, 1931. С. 63.

¹⁵ Бранштэйн Я. Пытанні тэорыі і практыкі літаратурнага паходу // Польмія. 1935. № 2. С. 131.

¹⁶ Александровіч А. Творы: Кн. 1. Вершы і паэмы. – Менск: БДВ, 1933. С. 18.

¹⁷ Адамовіч А. Творы. – Нью-Ёрк: БІНІМ, 2003. С. 58.

¹⁸ Багдановіч І. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння. – Мінск: Бел. навука, 2001. С. 223.

У “Родным слове” змяшчаліся вершы Андрэя Александровіча “Мяцеліца” (1995, № 2), “Сасна”, “Возера”, “Струна”, “Горад”, “Вясна ідзе”, “Пасля навальніцы”, “Беларусь таій невялікай...” (1996, № 1), “Успаміны” (1999, № 8). Друкаваліся артыкулы «“Ліст 3-х”: Партыянае расследаванне пратэсту А. Александровіча, А. Дудара, М. Зарэцкага» (1994, № 7-8) *Расціслава Платонава*, «“Песні вобразы горада ткуць...”: Развагі пра творчасць Андрэя Александровіча» (1999, № 8, тамсама партрэт на вокладцы) Аксаны Спрынчан.

Андрэй АЛЕКСАНДРОВІЧ

ПЕНЯЦЦА ВОДЫ...

* * *

о

хто
ня чуў
гул працы
на заводзе
калі вясна

праменьнямі гулляе ля машын
калі як пырскі серабра
стальны імглівіць пыл
той хараство жыцьця
няздолей напаткаць
я чую сьпей вясны
калі кіпіць завод
калі лъле слёзы сталь
агнём халодна – сінім
твой сьпей вясна – завод
а вольнасьць – сьпей вясны
на заводзе
вясна мая
песнью
табе
пяло
я

* * *

о

мне
ісьці
вясьне
наклонам
слаць прывет
о мы ў жыцьці
вітаць чырвоны
сонца новы сьвет.

Беларусь вясна цябе
у збагаціла долія
сонцам сілы ў барацьбе
напоўніла падполье
Прывет вясьне, прывольлю*

РАЗВОДДЗЕ

Туман, як рагожа, ляжыць на зямлі.

Цёплы подых
Адлігі.

Даль аглушаючы, хвалі раўлі.

Пеняца воды.

А крыгі –
Адна за адной,
Як гаря за гарой,
Шалам наліўшы жылы,
Давяць кусты,
Раскідаюць масты
Нейгамаванаю сілай.

Рака разліваеца. Пеністы грукат.

Хвалі на бруку
Ускіпаюць.
Вірам-бурленнем
Двары, сутарэнні
Вадой
ледзянай
заливаюць.

Праменіца сонца. Зіма адступае.

Цярэбіць дарогу

Прадвесня.

Сонцу насустроч імкліва ўзлятае

Шчасця людскога

Песня.

1923

ДРУКАР

І дзень і ноч дрыжыць ліхтар,
свінцовы пыл у вочы звоніць.
Над касай весела друкар
трымае літары ў далоні.

Кладзе ў радкі, бы мосціць брук:
за словам слова, так артыкул
вясёлай песняй творыць друк,
але баліць рука-матыка.

І дзень іnoch машинаў гул
цалуе горача рабочых.
Таму руку, таму нагу
прыцісне ў радасна рагоча:

– Варстат заменіць соткі рук, –
што робіш ноч, ён дасць хвілінай...
Гэй ты, крылаты вольны друк,
цябе вітаю я, машина!

Студзень 1924 г.

НОВЫ МЕНСК

Вечны гул не спыняе лізаць камяніцы.

Вочы глытаюць рэкламы вітрин.

Гадзіннік, як пляма, на Менскай званіцы

Б'е

Глухім звонам –

Дванаццаць гадзін.

Як звяры, песняй сталі скрыгочуць машыны.

Блудніцай бегае сонца ля сцен.

Скрага – жыцьцё, каб не страціць хвіліны,

Конна,

Багатых шукаць сабе

Змен...

Крылаваю хвалій Менск складкі на твары

Змыў з сябе, стаў развясёлы юнак.

Муліць новаю песняй, забайна штукарыць! –

Гудзіць у грудзяx яго

Нёманам –

Вясна!

Спалоханы вецпер таемна па стрэхах;

За комін прысядзе, коса зірне...

Сонца свягла жменю кіне ў прарэху,

Волату-Менску,

А разам i

Мне.

Баяцца яго, бо падчас буратеніць;

Вуліцай глянь: шмат хто носіць сіняк.

Адстанеш – заменіць свінковаю зменай,

О, Менск!

Ты і я –

Маладняк!!!

1924

* Дзеля захавання формы фігурныя вершы падаюцца ў правапісе арыгінала.